



«АРТ-ОСЕНЬ ВГУ – 2017»

МОЛОДОСТЬ, ЗАДОР, КРЕАТИВ



На снимке: победители фестиваля.

Фото Юрия МАЛЯРОВА,
студента 2 курса ФМиИТ.

Без преувеличения можно сказать, что целых десять ноябрьских дней наш университет жил одним событием – международным студен-

ческим фестивалем «Арт-осень ВГУ – 2017». Особенно значимым он стал для первокурсников, ведь у них впервые появилась возможность

выступить на главной сцене вуза и доказать всем, а главное – самим себе, что они достойны звания студента ВГУ. И у ребят это отлично

получилось. Конкурс творчества «Курс молодого студента – 2017» прошел на ура. Глядя на первокурсников, можно не сомневаться: юно-

шам и девушкам старших курсов есть на кого положиться. Они могут быть уверенными в том, что ВГУ имени П.М. Машерова и дальше бу-

дет держать марку самого креативного вуза Витебского региона.

(Окончание
на 3-й стр.)

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ ВУЗ

«Инновационное предприятие Витебской области «От малого к великому» – так назывался форум, который проходил 17 ноября в спорткомплексе «Ледовая арена» (г. Орша). На нем собрались представители бизнеса, науки, международных организаций, объединений предпринимателей, инфраструктур поддержки предпринимательства, исполнительной и законодательной

власти Беларуси, России, Польши, Латвии, Литвы и Китая. Активное участие в мероприятии приняли представители нашего университета. Так, проректор, доктор экономических наук, профессор В.В. Богатырёва выступила членом организационного комитета форума, а доцент кафедры химии, кандидат биологических наук Т.А. Толкачёва представила проект на конгрессном мероприятии биржи деловых контактов «Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов».

Кроме этого, для выставки

инновационных разработок и инновационной продукции свою экспозицию подготовили преподаватели и сотрудники нашего вуза, а также представители Оршанского колледжа УО «ВГУ имени П.М. Машерова». По итогам работы выставки был разработан и издан каталог перспективных разработок и инновационных предложений, куда вошли шесть разработок ученых нашего университета.

Еще одним важным мероприятием форума стало подведение итогов отборочного тура конкурса «Проекты без границ». Приятно, что среди победителей и представителей ВГУ имени П.М. Машерова. Третье место занял студент 4 курса ФМиИТ Дмитрий Довгулевич (проект «Термовоздушная паяльная станция с микропроцессорным управлением»), второе – студентка 4 курса БФ Юлия Новикова (проект «Решение проблем инвентаризации и анализа состояния колоний борщевика Сосновского на территории Сенненского района с помощью ГИС»), первое – Т.А. Толкачёва (проект «Модельные тест-системы на основе

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

организмов с различным транспортом кислорода)». На базе Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета в середине ноября прошел II Форум молодежи стран СНГ. В рамках официального визита в Витебск мероприятие посетила делегация Словацкой Республики во главе с министром здравоохранения Томашем Друкером, который провел открытый диалог с молодыми учеными. В работе форума приняли участие преподаватели нашего университета, а во время круглого стола «Академическая мобильность» проректор, доктор экономических наук, профессор В.В. Богатырёва выступила с докладом «Академическая мобильность сотрудников и студентов ВГУ как основа развития

ВГУ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

международного сотрудничества: состояние и перспективы развития».

А.Н. ДУДАРЕВ,
председатель совета
молодых ученых ВГУ
имени П.М. Машерова.

НАУКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

(конференции) учащихся по учебным предметам.

НАШ КОРП.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР ЗАКРЫТ

В рамках торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра, которая проходила в нашей альма-матер 17 ноября, состоялось награждение студентов, отрядов и факультетов по итогам организации вторичной занятости молодежи летом.

По традиции юноши и девушки нашего вуза работали в сельскохозяйственных организациях, а также в детских оздоровительных лагерях Беларуси и за ее пределами.

Лучшим педагогическим отрядом был признан отряд «Гравитация-3», который работал в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна». Лучшим сельскохозяйственным отрядом стал отряд «Яблочки-7».

Факультет социальной педагогики и психологии был назван лучшим факультетом по итогам педагогических работ. А факультет физической культуры и спорта – луч-

шим факультетом по итогам сельскохозяйственных работ.

В номинации «Лучший руководитель педагогического отряда» победу одержала студентка 4 курса ФСПиП Анна Зубко (педагогический отряд «Апельсин»), а в номинации «Лучший руководитель сельскохозяйственного отряда» – студент 3 курса ФФКиС Александр Бонадысенко. Лучшим заместителем руководителя педагогического отряда уже второй год подряд названа студентка 3 курса БФ Татьяна Воропаева, а лучшим заместителем руководителя сельскохозяйственного отряда – студент 3 курса ФФКиС Олег Сорокин.

Кроме этого, командир студенческого отряда «Гравитация-1» – студентка 4 курса ФлФ Анна Лазаренко победила в номинации «Лучший участник педагогического отряда», студент 3 курса этого же факультета Мирослав Найдёнок – в номинации «Лучший участник сельскохозяйственного отряда». Самым активным ребятами были объявлены благодарности.

Ирина ДАНИЛОВА,
студентка 3 курса ФлФ.

ВЫХОЎВАЕМ ПАТРЫЁТАЎ

На працягу 10 гадоў на педагагічным факультэце нашай альма-матар працуе музей гісторыі педагагічнага факультэта. Яго наведваюць не толькі студэнты і выкладчыкі, але і навучэнцы Аршанскага і Полацкага каледжаў, вучні агульнаадукацыйных сярэдніх школ горада Віцебска і вобласці, прадстаўнікі Маскоўскага дзяржаўнага абласнога ўніверсітэта і Наўгародскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Яраслава Мудрага, туркменскія і кітайскія студэнты, слухачы Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў нашай ВНУ, бацькі студэнтаў.

Асабліва напружана музей працуе ў пачатку навучальнага года, калі адчыняе свае дзверы для першакурснікаў. Тут хлопцы і дзяўчаты могуць даведацца пра гісторыю адкрыцця, станаўлення і развіцця факультэта, завочна пазнаёміцца з дэканамі і адметнымі выкладчыкамі: Т.К. Кароткінай, А.П. Шань-

ко, К.І. Моніч, В.М. Мінаевай, Г.І. Ананчанка і інш. Апрача гэтага, можна пабачыць здымкі выпускнікоў, якія праславілі не толькі факультэт, але і ўніверсітэт. А гэта двухразовая алімпійская чэмпіёнка па гімнастыцы Ларыса Петрык, спявачка і тэлеведоўца Ларыса Грыбалева, дзіцячая пісьменніца, паэтка Майна Бабарыка, паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Навум Гальпяровіч, былы дырэктар УА «Лужанская школа-інтэрнат-гімназія для адораных і таленавітых дзяцей Віцебскай вобласці», заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь Уладзімір Шыцько.

Каля двух дзясяткаў выпускнікоў факультэта сталі кандыдатамі навук, а некаторыя з іх, напрыклад, А.Ф. Саладкова, С.У. Лауткіна, Н.В. Амасовіч, Н.І. Бумажанка, выкладаюць на родным факультэце.

Музей ганарыцца тым, што ў яго экспазіцыі ёсць куточак, прысвечаны асобе, імя

якой носіць наш універсітэт, – П.М. Машэраву. Тут можна пабачыць арыгіналы фотамантажоў выпуску рабфака 1934 года і выпуску фізікаматэматычнага факультэта 1939 года, адшукаць на іх фотаздымкі нашага земляка, а таксама ацаніць бюст Машэрава.

Вялікае значэнне музей надае правядзенню прафарыентацыйнай работы з вучнямі агульнаадукацыйных сярэдніх школ і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Думаю, у тым, што на педагагічным факультэце няма праблем з наборам абітурыентаў, ёсць і заслуга музея.

Акрамя таго, экскурсаводы (выкладчыкі і студэнты) падчас экскурсій прывіваюць наведвальнікам музея любоў да Бацькаўшчыны, малой радзімы, прыроды роднага краю і, канешне, падкрэсліваюць вялікую ролю настаўніка ў грамадстве і ў жыцці кожнага чалавека. Гэта, безумоўна, выклікае ў будучых педагогаў гонар за абраную прафесію.

В.М. БАРАНOK, старшыня ветэранскай арганізацыі ўніверсітэта, адказны за работу музея.



На здымку: у музей гісторыі педагагічнага факультэта.

ПАРТНЕРСТВО ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ



На базе факультэта матэматыкі і інфармацыйных тэхналогій састаялася канферэнцыя «Будуцее за ІТ». Она была прыурочена к 10-летію супрацоўніцтва ВГУ імя П.М. Машэрава і кампаніі EPAM Systems, якая сістэматычна вяртаецца ў топ-100 крупнейшых светавых кампаній сферы інфармацыйных тэхналогій. EPAM Systems з'яўляецца лідэрам у аутсорсінгу разробкі праграмнага забеспячэння ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе і рэзідэнтам №1 Парка высокіх тэхналогій нашай краіны. Афісы кампаніі знаходзяцца ў больш за 25 краінах свету.

Першы прарэктар універсітэта Васіль Васільевіч Малиновскі адзначыў, што дзесяць гадоў назад усё было першы раз: падпісанне першага дагавора аб супрацоўніцтве, першае раздзяленне ў фірму. «К шчасцю, усё гэта за год пераўтварылася ў звычайнае і цяпер стала звыклым. Самым галоўным – гэта тое, што за дзесяць гадоў партнёры не разачаравалі адзін аднаго», – падкрэсліў Васільевіч.

З 2007 года на факультэце ўспешна функцыянуе сумесная з EPAM Systems навукова-практычная лабараторыя камп'ютэрных тэхналогій. За гады партнёрства створаны і працуюць універсітэцкі камп'ютэрны клас.

«Сістэматычна для студэнтаў арганізуюцца тренінгі, якія дазваляюць максімальна павысіць узровень іх падрыхтоўкі да трыбаўнаў сучасных фірм, безплатна арганізуюцца дадатковыя падрыхтоўкі дзяцей у вобласці ІТ-тэхналогій з выдачай

сертыфіката», – сказала дэкан факультэта матэматыкі і інфармацыйных тэхналогій Елена Николаевна Залесская. – Успадкаваўшы гэтыя студэнты маюць магчымасць стаць супрацоўнікамі кампаніі. Кстаты, больш за палову работнікаў Віцебскага філіяла закончылі ў сваё час наш факультэт».

Універсітэт раздзяліў у EPAM Systems больш за 30 выпускнікоў, яшчэ больш студэнтаў там прайшлі практыку. Па словах заведуючага кафедры прыкладнага і сістэмнага праграмавання Сяргея Александровіча Ермоценка, часта дзеці не пападаюць у кампанію з-за неахвотнасці і неумяння перадаць свае веды. Сяргей Александровіч таксама адзначыў, што фірма займаецца і павышэннем кваліфікацыі прафесараў. Практычна з самага пачатку супрацоўніцтва для педагогаў праводзяцца семінары, тренінгі, канферэнцыі, дзе яны знаёмяцца з сучаснымі тэндэнцыямі ў рабоце кампаніі і абмяжваюцца з прафесараў з іншых універсітэтаў краіны.

Прадстаўнікі ВГУ імя П.М. Машэрава і EPAM Systems падзякавалі адзін аднаго за плодотворнае супрацоўніцтва і выраілі ўверанасць у тое, што сувязі будуць толькі ўмацаваны. Пасля заканчэння торжэственнага часткі спецыялісты кампаніі правялі для студэнтаў майстар-класы па разробцы праграмнага забеспячэння і па яго тэставанню.

Андрей ШЕРБИЦКИЙ. Фото автора.

Студэнты чацвёртага курсу юрыдычнага факультэта нашай універсітэта Екатерина Ребицкая і Евгений Мяслик ўспешна выступілі на II Міжнародным студэнцкім конкурсе па медыяцыі і перагаворам «Медыяцыя будучага» і занялі трэцяе месца. Арганізатарам конкурсу, які праходзіў у Мінску ў пачатку студзеня, з'яўляўся ўніверсітэцкі адукацыйны ўстаноў «Цэнтр медыяцыі і перагаворам» пры падтрымцы Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

Своі сілы ў якасці медыятараў і перагаворчыкаў выраілі папробавать 22 каманды з Беларусі, Расіі і Кыргызстана. Віцебскую вобласць прадставілі студэнты нашай універсітэта, Полоцкага дзяржаўнага ўніверсітэта і Віцебскага філіяла Міжнароднага ўніверсітэта «МИТСО».

Кроме гэтага, у рамках конкурсу ў Мінску прайшлі майстар-класы прызнаных міжнародных медыятараў Евгения Рамбл (Вялікабрытанія) і Амоса Габрыэлі (Ізраіль).

«Если честно, мы даже не думали о победе. Мечтали попасть в Минск, чтобы наладить деловые связи, набраться опыта и пообщаться с практикующими медиаторами», – сказала Екатерина. – Дело в том, что в рамках лаборатории правового информирования, которая работает на нашем юридическом факультете, разрабатывается новый проект студенческой медиации. Поэтому я не сомневаюсь, что опыт, полученный в столице, приго-

ЗА МЕДИАЦИЕЙ – БУДУЩЕЕ



дится. К тому же в работе над проектом нам согласились помочь в Центре медиации и переговоров: его представители обещали приехать к нам с лекциями и мастер-классами».

К выступлению на конкурсе наших ребят готовил заведующий сектором правовой работы універсітэта Д.В. Берёзко. Денис Васильевич, к сожалению, поехать в Минск не смог, но поддерживал Катю и Женю на расстоянии.

Еще перед началом конкурса студентам прислали задание – некую конфликтную ситуацию, которую нужно было разрешить с помощью медиации, продемонстрировав свои навыки ведения переговоров. А чтобы усложнить задачу, за час до конкурса ребятам выдали

«конфиденциальное задание» – дополнительное условие, которое должна была выполнить каждая из сторон. Причем условие одной команды противоречило условию другой.

Мастерство ведения переговоров оценивали судьи – опытные медиаторы. Они внимательно следили, придерживаются ли переговорщики своей позиции, как реагируют на стрессовые моменты, способны ли они прогибаться под изменяющиеся условия и предлагать альтернативные варианты разрешения конфликта, а затем выставляли баллы согласно разработанным критериям.

«На подобный конкурс мы приехали впервые, – рассказал Евгений, – тогда как, например, команда Международного университета «МИТ-

СО» – во второй раз. Потому, думаю, соперники нас, новичков, немного недооценили. Это сыграло нам на руку. На следующий день мы пришли сразу с вещами. Думали, сейчас с нами попрощаются, и мы поедем домой. Но не тут-то было: мы оказались в числе полуфиналистов».

Что интересно, в прошлом году в полуфинал не прошла ни одна белорусская команда, а в этом году все шесть полуфиналистов из нашей республики, трое – из Віцебскай вобласці.

В полуфинальном поединке нашим ребятам противостояла команда ПГУ. Впоследствии судьи признались, что именно эта деловая игра стала лучшей на конкурсе. Но по количеству набранных баллов третье место заняли

машеровцы, а команда студентов из Полоцка получила диплом полуфиналиста. Кроме этого, Катя и Женя были награждены дипломом в номинации «Лучшая работа в команде». Победителем конкурса стала команда Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.

«К сожалению, у нас в Беларуси медиация пока не очень развита, в отличие, например, от Великобритании или Израиля. Но я уверен: пройдет время, и у нас в стране любые споры тоже будут разрешаться путем переговоров. Будущее – за медиацией», – подытожил Евгений.

Поздравляем ребят с успешным выступлением!
Алеся ДУБРОВСКАЯ. Фото из архива студентов ЮФ.


«ЗАЩИТА ПРАВ БЕЗ СУДА»: ИТОГИ ПОДВЕДЕННЫ

10 ноября профессорско-преподавательский состав нашего университета во главе с ректором А.В. Егоровым и студенты подвели итоги местной инициативы «Защита прав без суда», которая осуществлялась в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН.

В рамках мероприятий инициативы команда преподавателей-экспертов из числа адвокатов, юристов, судей, психологов и медиаторов провела семь выездных конференций и семинаров для жителей Толочинского района. Более 400 человек узнали о деятельности третейских судов и медиаторов, а толочинской районной библиотеке была передана специализированная литература.

Преподаватели ВГУ имени П.М. Машэрава надзейся, что теперь жители района будут использовать альтернативные возможности урегулирования гражданских конфликтов. В результате этого снизятся затраты на юридические услуги со стороны населения, а доверие к правосудию повысится.

Екатерина СЕРДЕЧНАЯ, студентка 3 курса ФлФ.




(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Лучшие творческие номера были представлены на гала-концерте торжественного закрытия пятого юбилейного фестиваля. Кроме своего выступления многие ребята в этот день ждали церемонии награждения победителей в различных номинациях. Ведь они получали не только дипломы и ценные призы от спонсоров фестиваля, но и признание членов жюри и зрителей в актовом зале. И болельщики не подвели, они активно поддерживали дипломантов конкурса.

Первыми заслуженные дипломы получили факультеты за участие в выставке «Территория студенчества», которая проходила в рамках международного фестиваля. По итогам голосования членов компетентного жюри третье место занял биологический факультет. Им же достался диплом в номинации «Специальный приз жюри» с формулировкой «За отражение экологичной красоты белорусской природы». Второе место разделили между собой сразу три факультета: педагогический, юридический и филологический. А победу праздновали художественно-графический факультет и факультет математики и информационных технологий.

Несомненно, изюминкой фестиваля стал конкурс фотографий «Селфи с преподавателем», в котором активное участие приняли не только студенты, но и педагоги нашей альма-матер. Более 50 фотографий прислали участники творческого состязания, из них 10 – были отобраны для голосования. Лучшее селфи выбрала не только члены жюри, но и пользователи интернета, а победителя определяли по сумме набранных голосов от жюри и по количеству лайков под фотографиями в социальных сетях. В номинации «Специальный приз жюри» диплома удостоился художественно-графический факультет. Третье место занял факультет физической культуры и спорта,



вторым стал биологический факультет. А абсолютным победителем был признан исторический факультет.

Громкими аплодисментами поддерживали зрители победителей в номинации «Видеоролик», в которой первокурсники продемонстрировали не только свои навыки монтажа видеоматериала, но и креативный подход и оригинальность идеи. По сумме набранных баллов третье место в этой номинации заняли студенты юридического факультета, вторыми стали первокурсники исторического факультета, а первое место разделили ребята филологического, педагогического и биологического факультетов.

В номинации «Визитка» третье место заняли перво-

курсники биологического факультета, второе место – филологи, а первыми стали юноши и девушки юридического факультета.

Во время конкурса «Курс молодого студента – 2017» первокурсники сумели удивить членов жюри своими яркими, запоминающимися номерами, в результате чего было принято решение наградить самостоятельных артистов в специальных номинациях и дать им возможность выступить на гала-концерте. В номинации «Актерское мастерство» диплом получила студентка педагогического факультета Анна Лаберко. Лучшим в номинации «Инструментальный жанр» стал Евгений Безводитский (факультет математики и информационных тех-

нологий). В номинации «Хореография» дипломы достались танцевальным коллективам юридического (за номер «Стюардессы»), биологического (за народно-стилизованный танец) и филологического (за номер «Don't give up») факультетов. В номинации «Вокал» награду получили студентка факультета математики и информационных технологий Маргарита Кондратьева и вокальный коллектив филологического факультета.

Представительницы ФлФ Яна Наливайко и Алеся Можейко стали лучшими в номинации «Вокально-инструментальный жанр». А дипломы в номинации «Лучший конференс конкурсной программы» достались Никите Дробушковой, Марии Петня-

нос и Инге Панковой (юридический факультет).

В общий зачет «Арт-осени ВГУ – 2017» не входили номинации, учрежденные оргкомитетом фестиваля. Среди них – «Лучший номер фестиваля» (магистрант ПФ Анастасия Бортник и представительница ФМИИТ Яна Цывис), «Лучший руководитель творческой группы» (студент ФлФ Игорь Турков), «За вклад в развитие фестиваля» (отдел медиакоммуникаций (начальник Андрей Анатольевич Кравченко), отдел студенческого творчества и культурно-досуговой деятельности (начальник Анастасия Леонидовна Беляева) и начальник центра бухгалтерского учета и финансов Людмила Николаевна Прокопкина).

Самым волнительным моментом для первокурсников стало объявление победителей общего зачета «Курс молодого студента». Третье место в нем заняли юноши и девушки педагогического и юридического факультетов. Юристам достался также специальный приз жюри конкурса. Вторыми стали первокурсники биологического факультета, а первыми – ребята филологического факультета.

Но и это было еще не все. Впереди всех ожидало самое главное – вручение переносимого кубка ректора университета, который должен был достаться победителю общего зачета международного студенческого фестиваля «Арт-осень ВГУ – 2017». Кубок вручался впервые, потому факультет, получивший его, навсегда останется в истории вуза как первый обладатель престижной награды.

Немного не хватило до победы педагогическому факультету (третье место в общем зачете), еще ближе к заветному пьедесталу был факультет математики и информационных технологий (второе место в общем зачете). Победителем фестиваля и первым обладателем кубка признан филологический факультет. Поздравляем!

Все награды нашли своих героев, лучшие номера были представлены на гала-концерте, и ведущие вечера Андрей Макаров и Мария Петнянос объявили V Международный студенческий фестиваль «Арт-осень ВГУ – 2017» закрытым. Что же остается делать зрителям? Конечно же искренне радоваться тому, что мрачные ноябрьские деньки были наполнены позитивом, вдохновением и креативом, и ждать очередной фестиваль творчества студентов, который непременно наступит в следующем году!

Алеся ДУБРОВСКАЯ.

На снимках: во время награждения победителей фестиваля.

Фото автора и А. ЛАЗЕБНОЙ.

МОЛОДОСТЬ, ЗАДОР, КРЕАТИВ



17 ноября, в Международный день студентов и в очередную «Библионочь», нашу альма-матер посетила известная белорусская писательница Наталья Батракова. Эта искренняя, душевная женщина написала такие романы, как «Площадь согласия», «Территория души», «Миг бесконечности». На встрече она акцентировала внимание на своей книге «Площадь согласия», которая повествует о молодых людях, в частности о их студенческих годах. Произведение будет интересно для людей любого возраста. Для нас, студентов, оно актуально тем, что в нем мы можем узнать самих себя. Для представителей старшего поколения это приятное воспоминание о молодости, первых лекциях и бессонных ночах.

Как отметила сама писательница, ее книги читают

РЭХА ПАДЗЕІ

Якія яны, першакурснікі нашай альма-матар? Таленавітыя, крэатыўныя, ініцыятыўныя, вясёлыя – адным словам, самыя лепшыя! У гэтым змаглі ўпэўніцца тыя, хто прыйшоў падтрымаць ці проста паглядзець агульнаўніверсітэцкі конкурс першакурснікаў «Курс маладога студэнта», што праходзіў у межах міжнароднага студэнцкага фестывалю «Арт-восень ВДУ – 2017». У першы конкурсны дзень свае візітоўкі прадставілі гістарычныя, мастацка-графічныя, юрыдычныя і педагогічныя факультэты.

Студэнты-гісторыкі за аснову свайго выступлення ўзялі старажытнагрэчаскі міф пра Геракла і паставілі перад сабой задачу выратаваць родны факультэт, што знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Гэтую высакародную місію хлопцы і дзяўчаты выканалі паспяхова.

Першакурснікі мастацка-графічнага факультэта прыйшлі да высновы, што не важна, хто ты: філолаг, педагог ці дызайнер. Пospеху можа дасягнуць кожны. А галоўнымі героямі іх візітоўкі сталі муж і жонка, якія ўспаміналі свае яркія, вясёлыя студэнцкія гады.

Будучыя юрысты паспрабавалі прасачыць, як мяняюцца студэнты на працягу чатырох гадоў вучобы ва ўніверсітэце. Для гэтага яны адправіліся ў падарожжа на самалёце «ВДУ-Airlines».

У неверагодна магчымасці сапраўднага мастацтва вераць хлопцы і дзяўчаты педагогічнага факультэта, якіх непакоіць стан сучаснай культуры. На іх думку, сёння

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ТВОРИТ...



не только женщины, но и мужчины. Помимо романов Наталья Батракова пишет сти-



хи. В этот вечер она познакомилась со своим поэтическим сбор-



ником «Экстрасистолы любви. Монолог Женщины». Кроме этого, гостя с удоволь-

ствием ответила на вопросы слушателей. Завершилась встреча музыкальными ком-

позициями, которые Наталья исполнила.

На мой взгляд, по отношению к Наталье Батраковой будут уместны слова Альберта Эйнштейна: «Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами». В этом мы и убедились. Ведь образование гостя ничего общего с литературой не имеет. Написать романы, которые так нравятся людям, – это большой талант. Несмотря на свою известность среди читателей, эта женщина остается простой, доброй, общительной, на нее приятно смотреть и ее интересно слушать.

Алеся ВАРКУЛЕВИЧ, студентка 2 курса ФлФ.
На снимках: во время встречи.

Фото А. ЛАЗЕБНОЙ.

СВЯТА ПЕРШАКУРСНІКАЎ



адбываецца дэградацыя маладога пакалення, бо папулярныя мемы і відэа не нясуць у сабе ніякага сэнсу і эстэтычнай прыгажосці. Але студэнты вераць, што ўсё зменіцца да лепшага.

Прыемным сюрпрызам для ўсіх у першы конкурсны дзень стала выступленне інструментальнага ансамбля «Ч.Т.О.» (кіраўнік – студэнт ПФ Сяргей Кухарэнка). Музыкi разам з глядачамі праспявалі хіты і прадэманстравалі цудоўную ігру на музычных інструментах.

На другі дзень свае конкурсныя праграмы прадставілі першакурснікі факультэта сацыяльнай педагогікі і псіхалогіі, факультэта матэматыкі і інфармацыйных тэхналогій, факультэта фізічнай

культуры і спорту, біялагічнага і філалагічнага факультэтаў.

Дзе, як не на факультэце сацыяльнай педагогікі і псіхалогіі, ведаюць, як «пракачаць» звычайнага хлопца. Але гэта не так проста, бо герою неабходна было прайсці праз школы акцёрскага, харэаграфічнага і музычнага майстэрства, а таксама атрымаць карысныя парады ад майстра пікара Юрыя. «Калі ў цябе ёсць мэта, то трэба прыкласці ўсе намаганні, каб яе дасягнуць», – упэўнены студэнты ФСПіП.

Першакурснікі факультэта матэматыкі і інфармацыйных тэхналогій закранулі праблему сучаснай моладзі, якая большую частку жыцця праводзіць у навушніках і мае

пэўныя цяжкасці ў зносінах з аднагодкамі. Музыка, канешне, натхняе і дапамагае ў

цяжкай хвіліны, але ці варта замяняць ёй сяброў і свядома адмаўляцца ад стасункаў з іншымі людзьмі?

Студэнты якога факультэта больш за ўсё нагадваюць супергерояў? Няхай не крыўдуюць хлопцы і дзяўчаты іншых факультэтаў, але толькі на факультэце фізічнай культуры і спорту супергероем можа стаць кожны першакурснік. У гэтым можна было ўпэўніцца падчас візітоўкі: на дапамогу студэнтам прыйшоў галоўны герой папулярнага серыяла «Фізрук».

Біёлагі шукалі творчыя ідэі ў студэнцкай сталойцы, дзе пакаштавалі незвычайны суп, а таксама ў кафэ «Хутарок», дзе не толькі прадэгуставалі смажаную бульбу, але і пабачылі беларускі народны танец. Акрамя гэтага, перша-

курснікі паказалі ўсім прысутным відэаролік «Пяць крокаў да поспеху». Такім чынам яны выказалі думку пра тое, што ідэі для творчасці можна знайсці паўсюль.

Апошнімі выступілі прадстаўнікі філалагічнага факультэта. Самым кранальным нумарам іх візітоўкі стала літаратурна-музычная кампазіцыя ў выкананні студэнтак Алеся Мажэйка і Яны Налівайка. Алеся чытала вершы беларускіх і рускіх паэтаў, а Яна іграла на флейце.

Дзякуй першакурснікам за пазітыў і крэатыў, дзякуй старшакурснікам за дапамогу ў падрыхтоўцы візітовак, дзякуй усім хлопцам і дзяўчатам, якія прыйшлі падтрымаць свае факультэты. Студэнты ВДУ, вы – лепшыя!

Настася КІСЯЛЁВА, Вікторыя ГІР'ЯТОВІЧ, студэнткі 3 курса ФлФ.

На здымках: падчас выступлення першакурснікаў.

Фота В. ЛУЗГІНОЙ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ЭНЕРГОНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В последнее время наблюдается увеличение случаев гибели подростков и молодых людей от поражения электрическим током во время попытки сделать экстремальное селфи на энергетических объектах.

Фотографировать или снимать себя на высоте, а затем выкладывать фото и видео на страницах и аккаунтах различных социальных сетей – одно из наиболее распространенных и опасных увлечений молодежи. Все чаще в погоне за красивым кадром

молодые люди забывают, что на кону стоит их жизнь.

К сожалению, подростки умеют скрывать свои сумасшедшие выходки. Зная, что родители будут в ужасе от таких фото, они шифруются, заводят в соцсетях странички под псевдонимами. Друзья псевдонимом знают, а родителям такую страничку не найти. Они в полнейшем неведении того, что их ребенок совершает безрассудные поступки.

Витебское МРО филиала «Энергонадзор» РУП «Витебск-

энерго» напоминает об основных правилах электробезопасности:

♦ Запрещается приближаться к опорам, залезать на них и находиться под воздушными линиями электропередач (ЛЭП), а также открывать дверь и заходить внутрь трансформаторных подстанций, прикасаться к оборудованию.

♦ Не разрешается приближаться к провисшей или оборванной линии электропередачи менее чем на 8 – 10 метров. Это смертельно опасно!

♦ Нельзя фотографироваться (в том числе пользоваться палкой для селфи) вблизи ЛЭП. Провода, которые кажутся далекими, на самом деле могут быть на расстоянии всего 6 метров от земли.

♦ Удар током на объектах электрических сетей можно получить, даже ни к чему не прикасаясь. Необязательно трогать провода, чтобы получить смертельную электротравму. Провода линий электропередач находятся под высоким напряжением,

поэтому поражение электрическим током может произойти через воздух электродугой.

♦ Если вы видите знаки «Стоять! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение!» на опорах ЛЭП, ограждениях и дверях электроустановок, знайте: они повешены не для того, чтобы ограничить вашу свободу, а чтобы сберечь вашу жизнь.

М.В. МЯСНИКОВ, инспектор энергоинспекции Витебского МРО филиала «Энергонадзор».

«МЫ І ЧАС» – ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС!

Нагадваем, што працягваецца падпіска на першае паўгоддзе 2018 года на газету «МЫ І ЧАС». Выданне можна выпісаць у любым аддзяленні сувязі Рэспублікі Беларусь. Падпісны індэкс – 64098. Заставайцеся з намі!

МЫ І ЧАС
ГАЗЕТА ВІЦЕБСКАГА
УНІВЕРСІТЭТУ

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі 27.10.2009 г. Рэг. № 747.

**ГАЗЕТА
ЎСТАНОВІ АДУКАЦЫІ
«ВІЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ
імя П.М. МАШЭРАВА»**

Адрас рэдакцыі: 210038, г. Віцебск, Маскоўскі пр-т, 33.
Тэл. 58-97-92. Эл. пошта: gazeta@vvsu.by
Газета надрукавана афсетным спосабам ва УПП «Віцебская абласная друкарня».
ЛП 02330/116 ад 27.03.2014 г.
Вул. Шчарбакова-Набярэжная, 4, Віцебск, 210015.
Падпісана да друку 29.11.2017 г. у 15.30. Тыраж 800.
Аб'ём 1 друк. арк. Зак. 7389.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні неабавязкова адлюстроўваюць пункт гледжання рэдакцыі.
Газета выходзіць два разы на месяц.

**Галоўны рэдактар
І.М. ПРЫШЧЭПА**

**Рэдактар
Н.П. ЛАЗЕБНАЯ**